

Запрашаем наведальцаў

28 студзеня 2023 г.

Дзень узаемадзеяння з сям'ёй

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "Сямейныя гісторыі"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Насытка С.У.
Сямейныя пасядзелкі "Бацькі і дзеці. Таленты маёй сям'і"	9.55 - 10.40	Кабінет №5	Драздова В.А.
Конкурс малюнкаў "Мой радавод"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Трагулка "100 крокаў здароўя"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Марчык Т.П.
5 - 8 класы			
Мультурок "Сямейныя гісторыі"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Насытка С.У.
Ралявая гульня "Якой будзе мая сям'я"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Насытка С.У.
Конкурс малюнкаў "Мой радавод"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Удзел у раённым этапе конкурса "Я - патрыёт сваёй краіны"	9.00 - 12.30	СШ №4 г.Пружаны	Скобля Ю.М.